

1 Беларусь 1

6.00 «Існасьць» [СЦ].
6.25 Меладрама «Самая любімая». 1-я і 2-я серыі (16+).
8.25 Адзін дзень. Мінскае метро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
9.10 Сэнс жыцця. Сяргей Мартынаў (12+).
9.45 Здароўе (12+) [СЦ].
10.35 Дача (12+).
11.10, 12.10 Меладрама «Кахаць і верыць» (12+).
15.15 Краіна.
15.45 «Гімнастка з душой паэта». Тэлефільм АТН да юбілею Марыны Лобач (12+).
16.45, 19.10 Меладрама «Анюціны вочкі» (16+).
21.00 Панарама.
21.45 «На кантрале Прэзідэнта».
22.00 «Макаёнка, 9».
23.00 Меладрама «Вышэй за неба» (16+).
1.10 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).
8.40 Анімацыйна-прыгодніцкі серыял «Сіці!» (6+).
9.20, 21.05 Тэлебарометр.
9.25 М/с «Выкрадальнікі шкарпэтак» (6+).
10.50 «Вежа» (12+).
11.40 Капейка ў капейку (12+).
12.10 Камень, нажніцы, папера (16+).
12.45 «Веру не веру» (16+).
13.35 Драма «Трыумф» (12+).
15.35, 0.05 «Калі мы дома». Скетчам (16+).
16.05 «Абмен жонкамі-2» (16+).
17.35 «Вяселле ўспяваю» (16+).
19.05 Фільм-катастрофа «І грымнуў шторм» (12+).
21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО.
21.15 Баявік «Я — Чацвёрты» (12+).
23.05 «Арол і рэшка. Спецвыпуск» (16+).

3 Беларусь 3

7.30 «Сіла веры».
7.55, 15.00, 20.20 Навіны культуры.
8.15 «Гэты дзень».
8.20 «Певень і фарбы». М/ф (0+).
8.35 «Каштоўны падарунак». Маст. фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». Творчасць Мікалая Тарасюка. Разьба і роспіс па дрэве (в. Стойлы, Пружанскі раён, Брэсцкая вобласць).

10.25 «Беларуская кухня». Запечаная бульба з грыбамі.
10.50 «Вясковы дэтэктыў». Маст. фільм (12+) [СЦ].
12.15 «Аніскін і Фантамас». Маст. фільм (12+) [СЦ].
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.20 «Яны змагаліся за Радзіму». Маст. фільм (12+) [СЦ].
18.00 «Мяжа». Дак. фільм (12+).
18.40 Святочны канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Магістраль нашага жыцця».
20.00 «Суразмоўцы». Маргарыта Латышкевіч.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзяўчына без адрасу». Маст. фільм (12+).
22.40 Міжнародны фестываль «Уладзімір Співакоў запрашае...» Дзяржаўны камерны аркестр «Виртуозы Москвы» і салістка Вялікага тэатра Расіі Ганна Аглатава.

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 19-ы тур. «Рух» (Брэст) — «Славія» (Мазыр).
9.05 Хакей на траве. Чэмпіят Беларусі. Мужчыны. Фінал.
10.30 Вялікі спорт.
11.15 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 19-ы тур. ФК «Віцебск» — ФК «Слуцк».
13.15 Тэніс. Уімблдон.
15.35 Вось гэта спорт!
15.50 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 19-ы тур. Прэ'ю.
16.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 19-ы тур. «Іслач» (Мінскі р-н) — «Дынама» (Брэст).
18.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 19-ы тур. «Белшына» (Бабруйск) — «Нёман» (Гродна).
20.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 19-ы тур. «Дынама» (Мінск) — ФК «Гарадзея». (У перапынку — Прэ'ю.)
22.30 Трэнеравачны дзень.
23.05 Спорт-цэнтр.
23.15 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэачасопіс.
23.50 Свет англійскай прэм'ерлігі. Відэачасопіс.

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 Нашы навіны.
7.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+).
7.45 «Па справядлівасці» (16+).
8.00 «Беларусь. Геаграфія з біяграфіяй» (12+).

8.05 «Уладзімір Высоцкі. «Уйду я в это лето...» (16+)
09.10 Маст. фільм «Апошняя роля Рыты» (12+).
11.10 «Жывы Высоцкі» (12+).
11.40 «Уладзімір Высоцкі і Марына Уладзі. Апошні пацалунак» (16+).
12.45 «Уладзімір Высоцкі. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+).
15.00 «Высоцкі. Апошні год» (16+).
16.20, 18.15 «Сёння ўвечары» (16+).
20.00 «Нашы навіны». Суботні выпуск.
20.45 «Метэагід».
21.10 «Мая Беларусь» (6+).
21.20 «Высоцкі» (16+).

СТБ

6.00, 0.55 «Ежа багоў» (16+).
7.45 «Анфас».
8.05 «Самая карысная праграма» (16+).
9.00 «Вялікі горад — вялікі гонар». Дакументальна-публіцыстычны фільм з цыклу «Свой шлях».
10.00 «Мінск і мінчане».
10.30 «Цэнтральны рэгіён».
11.00 Дакументальны праект (16+).
12.20, 13.40, 16.40 «Ніканаў і Ко». Серыял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 Навіны «24 гадзіны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.00 Дакументальны спецпраект (16+).
20.55 «Тэрыторыя памылак» (16+).
21.55 «Трэцяга не дадзена». Серыял (12+).

МІР

5.00 Серыял «Смерць шпіёнам: ударная хваля». [СЦ] (16+).
8.00 «Сакрэтныя матэрыялы». Вайна пасля Перамогі (16+).
8.30 «Наша кіно. Гісторыя вялікай любові». 72 метры (12+).
9.05 «Слабое звязно» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
10.10 Маст. фільм «Аты-баты, йшли салдаты» [СЦ] (12+).
12.00, 16.15, 19.15 Серыял «Крык савы» [СЦ] (16+).
23.55 Серыял «Забыты» (16+).
3.20 Маст. фільм «Шчыт і меч» [СЦ] (16+).

РТР— Беларусь

7.00 Маст. фільм «Шукаю цябе» (16+).
8.40 Маст. фільм «Першы пасля Бога» (12+).

10.35 «Па сакрэце ўсяму свету».
11.00, 20.00 Весткі.
11.20 «Сто да аднаго». Тэлегульня.
12.10 «Наша справа».
12.25 Emin «Good love». Сольны канцэрт.
14.15 «Доктар Мяснікоў» (12+).
15.20 «100ЯНАУ». Шоу Юрыя Стаянава (12+).
16.25 Маст. фільм «Нялюбы» (12+).
19.45 «Плюс-мінус». Надвор'е на тыдзень.
20.50 «Прывітанне, Андрэй!» (12+).
22.35 Маст. фільм «Крок на шчасце» (12+).

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 Сёння. Галоўнае.
6.15 Terra incognita. Беларусь невядомая. (6+).
6.50 «Гісторыі рамонту» (0+).
7.25 «Дача» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.20 «НЗ.by: час вынікаў».
8.55 «Гарады Беларусі» (6+).
9.25 «Урачэбныя таямніцы плюс» (12+).
10.25 Галоўная дарога (16+).
11.10 «Жывая ежа» (12+).
12.00 Кватэрнае пытанне (0+).
12.55 Паедзем, паядзім! (0+).
13.40 Гісторыі збаўлення (12+).
14.15 Баявік «Марскія д'яблы» (16+).
16.25 «Сакрэт на мільён». Сяргей Лазараў (16+).
18.10 «Следства вялі...» (16+).
19.25 Серыял «Дыназаўр» (16+).
23.10 «Крутая Гісторыя» (12+).

8 канал

7.00, 15.10, 21.15, 2.20 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05 М/ф.
8.30, 16.55 «Прыколы 13-й школы» (6+).
8.35 Серыял «Месца сустрэчы нельга змяніць».
15.15 «Глядзім ўсёй сям'ёй». «Прыгоды вожыка».
17.00 Камедыя «Супраць Напалеона».
18.25 «Пенсіянеры і каранавірус» (12+).
18.40 «Надвор'е».
18.45 Драма «Дзякуй, што жывы».
20.50 «Вечарніца» (6+).
21.00 «Фэшн іс ту прафэшн» (12+).
21.20 Драма «Галавакружэнне» (16+).
0.15 Баявік «Трайная мяжа».

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
08.35 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
10.00, 21.30 Серыял «Кухня» (16+).
11.30 Серыял «Анжэліка» (16+).
12.30, 23.00 Серыял «Два бацькі і два сыны» (16+).
14.00 Шоу «Дзіцячы КВЗ» (6+).
14.55 «Ералаш» (6+).
15.30, 1.25 Серыял «Маладзёжка» (16+).
16.30 Серыял «Вароніны» (12+).
18.30, 0.30 «Уральскія пельмені» (16+).
19.30 Серыял «Выжыць пасля» (16+).
20.30 Серыял «Пагналі» (16+).
2.15 Серыял «Татавы дочки» (12+).
3.50 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Лісты з правінцыі». Арэнбургская вобласць. [СЦ].
7.00 «Легенды сусветнага кіно». Рамі Шнайдр.
7.30, 12.50, 19.30 «Космас — падарожжа ў прасторы і часе». Дак. серыял [СЦ].
8.20, 21.20 «Чакайце лістоў». Маст. фільм [СЦ].
9.50 Колер часу. Аловак.
10.00 «Назіральнік». Абранае.
11.00, 23.30 «Эйнштэйн». Серыял (16+).
11.50 «Забытае рамяство». Дак. серыял.
12.05 Academia. Аляксандр Патапаў, «Інтэрфейс: мозг-камп'ютар».
13.35, 22.55 Да 90-годдзя з дня нараджэння Паолы Волкавай. «Мост над безданню. Леанарда да Вінчы. «Святая Ганна з Марыяй і немаўляці Хрыстам» [СЦ].
14.05 Знакамітыя гісторыі літаратуры і музыкі. У. Шэкспір і Дж. Вердзі. «Атэла». Дырыжор В. Федасеў.

14.55, 2.40 Прыгожая планета.
15.15 Спектакль тэатра «Сучаснік» «Спяшайцеся рабіць дабро». Пастаноўка Галіны Волчак. Запіс 1982 года.
17.15 Біблейскі сюжэт.
17.45, 2.15 «Бляск і горкія слёзы расійскіх імператрыц». Дак. серыял.
18.15 «Паліглот». Іспанская з нуля за 16 гадзін! № 16.
19.00 «Доктар Вараб'ёў. Перачытваючы аўтабіяграфію». Дак. серыял. [СЦ].
20.20 «Добрай ночы, малы!»
20.40 «Астравы». Анастоль Кузняцоў [СЦ].
0.20 «Тым часам. Сэнсы».
1.10 «Маклінток!» Маст. фільм.

НОВАЛЬГИЯ Настальгія

6.00, 16.00, 22.00 «Нараджаньня ў СССР» (12+).
7.00 Фільм-спектакль «Мы не ўбачымся з табой». 1981 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).
9.45 Маст. фільм «Начныя забавы» (16+).
12.05 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым «Рэстаранная культура». 2005 год (18+).
13.05 Тэлеспектакль «Дзень нараджэння». 1988 год (18+).
14.50, 15.45, 17.00, 20.45, 21.45, 23.00, 1.10, 5.00 Музычная настальгія (12+).
18.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Футбол у СССР». 2005 год (16+).
19.00 «Вакол смеху». 1989 год (12+).
0.00 Маст. фільм «Варатар» (12+).
1.45 Фільм-канцэрт «Інтэр-поп-шоу». 1989 год (16+).
3.00 «Быў час». 2009 год (16+).
4.00 Маст. фільм «Два галасы» (16+).

ТВ3 ТВ3

6.00 Калекцыя Беларусь-фільма (12+).
8.00 Мультифільм (6+).
8.40, 23.30 «Улегцы» (12+).
9.10, 17.30 «Скажы мне праўду» (16+).
10.05, 15.25, 4.30 «Суд ідзе» (16+).
11.05, 18.30, 3.15 «Сляпая» (16+).
12.10, 19.35 «Варажбітка» (16+).
13.15 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.15, 2.20 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
0.30 Аўтагонкі. Суперкубак Porsche (12+).

1.00 Покер. WPT Alpha8 (12+).
2.00 Мотагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана» — 2019 (12+).
2.30, 15.30, 21.00 Снукер. Чэмпіят свету — 2019 (6+).
4.00, 14.30 Снукер. Ліга чэмпіёнаў (6+).
6.00 Мотагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана» — 2019 (12+).
9.00 Мотагонкі. Тэлечасопіс All Access (12+).
9.30 Веласпорт. Віртуальны «Тур дэ Франс» (12+).
10.30 Веласпорт. «Вуэльта»-2017. (12+).
19.00 Тэніс. Australian Open — 2018 (6+).

TV 1000 ТВ1000

6.10, 14.40 КІП (18+).
8.20 Кон-Цікі (6+).
10.35 Капітан Філіпс (16+).
12.55 Пасля нашай эры (16+).
16.25 Брыдкі я (6+).
18.05 Брыдкі я-2 (6+).
19.50 Капітан Крук (12+).
22.20 Абуджэнне (6+).
0.30 Планета Ка-Пэкс (12+).
2.30 Дракула (16+).
4.25 Дарагі Джон (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

7.10 Пацалунак скрозь сцяну (16+).
8.35 Сэлфі (16+).
10.30 Піцер FM (12+).
12.00 Рок (16+).
13.25 Духless-2 (16+).
15.15 Пяць нявест (16+).
17.10 Шпіён (16+).
19.00 Бабуля лёгкіх паводзінаў (16+).
20.30 Бабуля лёгкіх паводзінаў-2. Састарэлыя горадзе-2 (16+).
23.35 Чатыры пакоі (18+).

6.00 Калекцыя Беларусь-фільма (12+).
8.00 Мультифільм (6+).
8.40, 23.30 «Улегцы» (12+).
9.10, 17.30 «Скажы мне праўду» (16+).
10.05, 15.25, 4.30 «Суд ідзе» (16+).
11.05, 18.30, 3.15 «Сляпая» (16+).
12.10, 19.35 «Варажбітка» (16+).
13.15 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.15, 2.20 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).

National Geographic

6.00 Гульні розуму (16+).
6.40 Нацыянальныя паркі Амерыкі (16+).
7.25, 23.40 Найлепшыя суперкары (16+).
8.10, 19.00, 22.05, 1.10, 4.15 Аўта-SOS (16+).

9.00, 12.45 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха (16+).
9.45, 18.10 Падарожжы з Горданам Рамзі (16+).
10.30 Дзікі тунец (16+).
12.00 Экстрэмальнае падарожжа: Другая сусветная вайна (16+).
13.35, 21.15, 1.55 Расследаванне авіякатастроф (16+).
15.05 Ліхтугі за мяжой: злачынства і пакаранне (16+).
17.25 Служба бяспекі аэрапорта: Калумбія (16+).
20.30 Стварэнне Райскага вострава (16+).
3.30 Мяжа (16+).
5.05 Космас: прастора і час (16+).
5.45 Панарама 360 градусаў: разбурэнне аб'ектаў сусветнай спадчыны (16+).

Discovery Discovery

8.00 Разбуральнікі легенд. Дзеці (16+).
8.45, 3.20 Залатая ліхаманка: бурныя воды (16+).
9.35, 2.30 У ГАС на прапампоўку (12+).
10.25, 16.15, 22.20 Махінатары (12+).
11.15, 4.10 Багажныя войны (12+).
12.05 Паляўнічыя на складцы (16+).
12.55 Як уладкавана Зямля (12+).
13.45 Погляд знутры: West Coast Customs (12+).
15.25, 7.15 Браты Дызель (12+).
17.10, 21.30, 5.25 Як гэта зроблена? (12+).
18.05 Хуткія і гучныя (12+).
19.00 Разбуральнік (16+).
19.50 Рэальныя дальнабойшчыкі (16+).
20.40 Залатая ліхаманка: закінуты прыск Дэйва Турына (16+).
23.10 Паляўнічы на антыкварыят (12+).
0.00 Узрываючы гісторыю (12+).
0.50 Джэрэмі Уэйд: таямніцы акіяна (16+).
1.40, 6.30 Самагоншчыкі (18+).
5.00 Як гэта ўладкавана: аўтамабілі мары (12+).
5.45 Лепшыя мадэлісты (16+).